



Перадсвяточнае

Падарунак гораду і Мельпамене

Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр атрымаў абноўленую малую сцэну

Урачыстае мерапрыемства прымеркавана да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі. Добрая традыцыя — напярэдадні гэтага свята адкрываць сацыяльна знаковыя аб'екты і вытворчыя прадпрыемствы.

— Чарада гэтых падарункаў народу, як сказаў наш Прэзідэнт, ужо пачалася. Значная колькасць новых аб'ектаў сёння ў нашай краіне ўводзіцца ў эксплуатацыю, адкрываюцца рэканструяваныя аб'екты, — паведаміла кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля КАЧАНОВА. — Маладзёжны тэатр расчыніў свае дзверы, правёўшы маштабную рэканструкцыю гэтага будынка. Тут створаны выдатныя ўмовы, каб наша моладзь магла глядзець добрыя спектаклі, праводзіць рэпетыцыі. Я думаю, што тут вельмі ўтульна, прыгожа. Тэатр па праве будзе годным упрыгажэннем горада і падарункам для жыхароў і гасцей Мінска.

Новая сцэна — другая пляцоўка Маладзёжнага тэатра ў сталіцы. Але як адзначыў міністр культуры Беларусі **Юрый БОНДАР**, «у справе тэатральнага мастацтва шмат пляцовак не бывае». Па-першае, малая сцэна будзе прызначана для эксперыментальных пастановак. Па-другое, у хуткім часе пачнецца рэканструкцыя кінатэатра «Масква» і ў абноўленым будынку размесціцца трупа тэатра-студыі кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм».



Фота Бялгі

— Фарміраванне творчага асяроддзя для рэалізацыі самых смелых, амбіцыйных планаў творчай моладзі — таксама з'яўляецца нашай задачай. Рады, што кіраўніцтва горада так уважліва ставіцца да гэтых пытанняў, — сказаў **Юрый Бондар**.

Пра змены пасля рэканструкцыі паведаміў генеральны дырэктар **Беларускага дзяржаўнага маладзёжнага тэатра Віктар СТАРАВОЙТАЎ**. Па яго словах, трупа пакінула будынак у 2009 годзе, і з таго часу змянілі месца сцэна і

фае. Адкрыццё ўстановаў надасць новае дыханне, натхненне для творчай працы трупі і стане стартавай пляцоўкай для незвычайных пастановак маладых акцёраў і рэжысёраў.

Ужо ў пачатку снежня наведвальнікаў чакае першы спектакль у абноўленым будынку. Па просьбах гледачоў, гэта будзе камедыя «Піжамы на шасцярных (Згуляем у дружную сям'ю)», бо сезон на новай сцэне трэба адкрываць з радасцю.

Марыя ДАДАЛКА.

Сям'я ШАШКО.

У Старых Дарогах 27 шматдзетных сем'яў атрымалі ключы ад кватэр



Адкрыццё дома па вул. Армейскай.

2 ЛІСТАПАДА ў Старых Дарогах стала знакавым днём для многіх сем'яў, якія сабраліся на цырымоніі адкрыцця новага 60-кватэрнага дома. Ключы атрымалі 27 шматдзетных сем'яў у новым доме на вуліцы Армейскай.

Дом пабудавалі менш чым за год, агульная плошча ўведзенага ў эксплуатацыю жылля — амаль тры тысячы квадратных метраў. Каштарыс будаўніцтва склаў каля 2,9 мільёна рублёў. Заказчыкам і генпадрадчыкам аб'екта выступіла ААТ «Салігорскі ДБК».

Усе кватэры ў доме размеркавалі паміж тымі, хто меў патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Дарэчы, квадратны метр ім абышоўся ў 920 рублёў. Што

важна: у крокавай даступнасці ад дома знаходзяцца паліклініка, школа-сад, прадуктовая крама.

З паляпшэннем жыллёвых умоў навасёлаў павіншаваў першы намеснік старшыні **Мінаблвыканкама Ігар МАКАР**: «Сённяшняе мерапрыемства — свята не толькі для Старых Дарог, але для вобласці ў цэлым. Уручэнне ключоў шматдзетным — праява клопату дзяржавы пра сваіх грамадзян. А імкненне пабу-

даваць для іх новы дом, у сваю чаргу, дае штуршок для развіцця будаўніцтва і эканомікі нашай краіны».

Старшыня Старадарожскага райвыканкама Мікалай КАРПОВІЧ паведаміў, што ў Старых Дарогах з 2015 да 2017 года было пабудавана тры дамы. І яшчэ столькі ж шматпавярховак (на 60, 50 і 30 кватэр) уведзена ў эксплуатацыю сёння. Ужо закладзена будаўніцтва яшчэ аднаго новага дома,

які адчыніць свае дзверы жыхарам у 2019 годзе. «Шматдзетных сем'яў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, у нас цяпер каля 100. Разлічваем, што за год практычна ўсіх забяспечым жыллём. Мяркую, гэта прыцягне да нас моладзь. У тым ліку, дзякуючы будаўніцтву жылля, развіццё раёна працягваецца», — адзначыў кіраўнік раённай улады.

Таццяна ТКАЧОВА, фота аўтара.

ЧАС ЭКСКЛЮЗЫўНАГА КІНО



Што адбывалася ў першай частцы Мінскага міжнароднага кінафестывалю

Ідзе пяты дзень кінафестывалю «Лістапад», і за гэты час наведвальнікі цырымоніі адкрыцця пабачылі слёзы Святланы Немалявай, калі яна атрымала прыз «Кіно без межаў», гледачы пачалі і працягнулі глядзець конкурсныя фільмы і пазаконкурс, а ўчора вечарам былі падведзены першыя вынікі — Конкурс нацыянальных кінашкол.

Пункцірна трагічны, чорна-белы, магічны фільм з цудоўным саўндтрэкам «Халодная вайна» Паўла Паўлікоўскі «зрабіў» 2 лістапада для кінааматараў. Кіно было паказана на кінафестывалі ўжо тры разы і вельмі добра ўпісалася ў ролю фільма адкрыцця і ў канцэпцыю «Лістапада». Гэтым разам фестываль, што даследуе посткамуністычную прастору, адкрыўся гісторыяй кахання, што цярпела ад палітычнага, ідэалагічнага і гістарычнага фону ў Варшаве, Парыжы, Югаславіі, зноў у Варшаве і, нарэшце, у закінутым праз камуністычныя ўстаноўкі касцёле недзе ў польскай глыбінцы.

Фільм быў паказаны пасля цырымоніі адкрыцця «Лістапада», на якой Рустам Сагдулаеў атрымаў спецыяльны прыз Прэзідэнта «За захаванне і развіццё традыцый духоўнасці ў кінамастацтве», а Святлана Немаляева — спецыяльны прыз Выканаўчага камітэта СНД «Кіно без межаў», што выклікала яе расчуленасць і слёзы.

Як і ў мінулым годзе, калі да кінафестывалю ўпершыню далучыўся кінатэатр «Falcon Club Буцік Кіно», журы і прэса глядзяць конкурсныя карціны на Пераможцаў, 20, а сустрэчы з кінематаграфістамі праходзяць на пляцоўках «Цэнтральнага», «Міра», «Піянера».

Усё той жа беспрасвет быў паказаны ў фільме «Ласкавая абыякавасць свету» рэжысёра з Казахстану Адзілхана Ержанава, які ўжо двойчы ўдзельнічаў у «Лістападзе» — з работамі «Гаспадары» і «Чума ў аўле Каратас». Фільм удзельнічае ў Асноўным конкурсе ігравога кіно. Вельмі хітрай падалася карціна з «Маладосці на маршы» індыйскага рэжысёра Эрэ Годы «Гандляр бранзалетамі» — пра сямейную пару ў індыйскай вёсцы і некамунікацыю паміж мужам і жонкай, за чым хаваюцца вельмі цікавыя сакрэты.



Кадр з фільма «Гандляр бранзалетамі».

Дарэчы, з фільмам «Гандляр бранзалетамі» звязана гісторыя з харасмэнтам. Рэжысёра фільма ў Індыі ананімна абвінавачалі ў сексуальных дамаганнях, з-за чаго прадзюсар карціны папрасіў «Лістапад» выключыць «Гандляра» з праграмы. Але дырэкцыя адмовілася прымаць радыкальныя меры без суда і следства. Цікава, чым завяршыцца гісторыя ў Індыі, але лепш не ўпусціць магчымасць убачыць фільм на вялікім экране.

У кінатэатры «Беларусь» сёння пачынаюцца паказы Нацыянальнага конкурсу таксама з магчымасцю задаць пытанні аўтарам. А ў «Піянеры» будуць аб'яўлены вынікі конкурсу фільмаў для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі «Лістападзік», адкрыццё якога адбылося 3 лістапада з удзелам прадзюсара Чын-ю Яо і рэжысёраў Моонікі Сійметс і Алдзіяра Байракімава, фільмы якіх былі ўключаны ў конкурс.

Учора вечарам былі абвешчаны першыя вынікі: Конкурс нацыянальных кінашкол назваў пераможцаў, іх можна знайсці на сайце кінафестывалю listapad.com.

Вынікі ўсяго форуму будуць падведзены 9 лістапада, пасля чаго — пасля свята кіно — можна будзе абмеркаваць надзённыя праблемы, звязаныя з фестывалем. Заснавальнікам «Лістапада» выступаюць Міністэрства культуры і Мінгарвыканкам, сваю лепту ў арганізацыю ўнёс генеральны партнёр — банкаўская плацежная картка «Шчодрая» MasterCard.

Па-ранейшаму кінафестываль дае магчымасць убачыць фільмы, якія наўрад ці давядзецца убачыць на вялікім экране ў будучыні, а магчыма, не ўдасца знайсці нават на маленькім.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ.

Надвор'е

Адносна цёпла і амаль без дажджоў

Да сярэдзіны тыдня тэмпературны фон будзе даходзіць да плюс 15 градусаў

На гэтым тыдні пераважны ўплыў на надвор'е ў краіне будзе аказваць антыцыклон, які размясціўся над цэнтральнымі абласцямі еўрапейскай Расіі. Будзе пераважна без ападкаў, чакаецца цёплае надвор'е для гэтай пары года, паведамілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідрометэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Сёння ўдзень умовы надвор'я будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над Арлоўскай вобласцю Расіі. Ападкаў не

чакаецца. Уначы і раніцай у асобных раёнах краіны магчымы туман. Максімальная тэмпература паветра будзе ад плюс 7 градусаў па ўсходзе да 15 цяпла ў паўднёва-заходніх раёнах краіны. І ў сераду будзе пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах краіны чакаецца туман. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 2 градусаў па ўсходзе да плюс 8 градусаў па захадзе краіны. Удзень будзе ў асноўным ад плюс 6 да плюс 12 градусаў, толькі ў паўднёва-заходніх раёнах — 13—15 цяпла.

Не будзе дажджоў у нас і ў чацвер. Уначы і раніцай месцамі чакаецца туман.

Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 3 градусаў ва ўсходніх раёнах да плюс 6 градусаў па захадзе краіны. Стане крыху свяжэ нават удзень. Сонца прагрэе паветра да 5—10 цяпла, у паўднёва-заходніх раёнах будзе да плюс 11—14 градусаў.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пятніцу без істотных ападкаў. Месцамі чакаецца туман. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 2 да плюс 5 градусаў. Удзень будзе 4—10 цяпла, у паўднёва-заходніх раёнах — да плюс 12 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.